

План мерапрыемстваў па святкаванні 135-годдзя з
дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа

№ п/п	Назва мерапрыемства	Тэрміны выканання	Адказныя за выкананне
I. Правядзенне культурных мерапрыемстваў з прыцягненнем да ўдзелу ў іх дзеячоў культуры і мастацтва і інш.			
1.1.	Літаратурны дыктант па творах Янкі Купалы і Якуба Коласа	май 2017 года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
1.2.	Віктарына “Зоркі першай велічыні на беларускім небасхіле” (2-11 класы)	верасень 2017	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
1.3.	Інтэлектуальная гульня “Падарожжа па творах Коласа” (для вучняў 4-7 класаў)	кастрычнік 2017	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
1.4.	Музычны марафон па творах Я.Коласа	лістапад 2017	Хілько А.М., клуб “Спадчына”
1.5.	Акцыя “Чытаем разам творы Янкі Купалы, Якуба Коласа” (для вучняў, педагогаў, бацькоў)	на працягу года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
1.6.	Літаратурны марафон па творах Я.Купалы і Я.Коласа	красавік 2017	Хілько А.М., клуб “Спадчына”
1.7.	Літаратурна-музычная кампазіцыя “Паклон прымі ад нас, пясняр”, прысвечаная Я.Коласу	снежань 2017	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
1.8.	Літаратурная вечарына “Мне сняцца сны аб	май 2017	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры

	Беларусі”, прысвечаная Я.Купалу		
II. Правядзенне семінараў, круглых сталоў і інш.			
2.1.	Удзел у рабоце круглага стала “Сучаснае прачытанне твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа”	кастрычнік 2017 года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
2.2.	Круглы стол, прысвечаны літаратурнай спадчыне Я.Коласа (у рамках семінара настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры) “Эфектыўныя формы арганізацыі пазакласнай дзейнасці”	лістапад 2017 года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
III. Арганізацыя экскурсій, выставаў (прэзентацый), звязаных з творчасцю пісьменнікаў і інш.			
3.1.	Раённы этап рэспубліканскага конкурсу фотаздымкаў “Краіна мая дарагая” (у рамках рэспубліканскай акцыі навучэнскай моладзі “Жыву ў Беларусі – і тым ганаруся”), удзел у абласным этапе конкурса	сакавік-красавік 2017 года	Класныя кіраўнікі, настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
3.2.	Раённы конкурс буктрэйлераў “Чытаем беларускіх песняроў”	верасень - кастрычнік 2017 года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
3.3.	Удзел у віртуальнай выставе “Фэст буктрэйлераў па творах Янкі Купалы і Якуба Коласа”	кастрычнік - лістапад 2017 года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
3.4.	Стварэнне на сайце ўстановы адукацыі ў блогу “Бібліотечны формат” віртуальнай выставы, прысвечанай 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа	на працягу года	Яраш С.І., загадчыца школьнай бібліятэкі
3.5.	Афармленне ў кабінце беларускай мовы і літаратуры тэматычнага літаратурнага кутка “Песняры роднай зямлі”	на працягу года	Джылілава Н.А., загадчык кабінета беларускай мовы і літаратуры
3.6.	Экскурсіі ў Дзяржаўны літаратурны музей	май 2017	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры

	Янкі Купалы, Дзяржаўны літаратурны музей Якуба Коласа		літаратуры
3.7.	Тэматычныя выставы творчых работ навучэнцаў да твораў Янкі Купалы і Якуба Коласа	на працягу года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
3.8.	Удзел у фестывалі дзіцячых малюнкаў “Мой родны кут, як ты мне мілы...”	на працягу года	Класныя кіраўнікі, Лагонда М.Ф.
3.9.	Выпуск тэматычных нумароў школьнай газеты “Школьны мерыдыян”	чэрвень, лістапад 2017	Джылілава Н.А., Шаўчэнка Л.А.
3.10.	Наведванне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы і Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа	на працягу года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
3.11.	Стварэнне буклета “Уладар народных дум і песень” аб жыцці і творчасці Янкі Купалы	чэрвень 2017	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
3.12.	Стварэнне буклета “Волат беларускага слова” аб творчасці Якуба Коласа	лістапад 2017	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры
3.13.	Стварэнне банка распрацовак урокаў, мультымедыяных прэзентацый па беларускай літаратуры, пазакласных мерапрыемстваў для выкарыстання ў адукацыйным працэсе па творчасці Я.Коласа і Я.Купалы	на працягу года	Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры